


# архіви

архіви

## Максім Лужанін



...аўтар павінен зрабіць сваю кнігу  
лепшай,  
... павінен, бо можа гэта зрабіць... . . . . .

## Уладзімір Каараткевіч: “Прыміце мяне такім, які я ёсьць”

Да гісторыі выдання “Каласоў пад сярпом тваім”

Такое здаралася нячаста: прызнаны творца адрываеца  
ад сваіх “гарачых” клопатаў і, прачытаўши каля паўтары  
тысячи старонак раману маладога аўтара, піша закрытую  
выдавецкую рэцензію памерам... з сярэднюю аповесьць (75  
старонак!!!).

У наш час падобнае не здаряеца. Найлепшае, чаго можна  
дачакацца цяперашні “малады” ад старэйшага “калегі”, –  
пахвальнага тэлефанавання ці некалькі агульных словаў пры  
сустрэчы.

Таму “Дзеяслоў” пасъля публікацыі стэнаграмы абмер-  
кавання раману Уладзіміра Каараткевіча “Каласы пад сяр-  
пом тваім” на даунішнім пасяджэнні ў Савозе пісьменні-  
каў вырашыў пазнаёміць чытачоў з гэтай рэцензіяй Мак-  
сіма Лужаніна на цяпер ужо храстаматыны твор – рэ-  
цензіяй, у якой старэйшы пісьменнік разваражае ня толькі

Працяг.  
Пачатак  
публікацыі  
ў №4 (23).

Падрыхтоўка  
да друку –  
С я р г е я  
ШАПРАНА.

Правапіс  
арыгіналу  
захаваны.

*пра магутны талент прадстаўніка новай беларускай прозы, але ё ягоныя недахопы.*

*А можа, да ўсяго (між радкоў) – і пра абыякавасць будучых “аксакалаў”?*

### Закрытая рэцензія Максіма Лужаніна на раман Ул. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” \*

Перш за ўсё слова, якім звычайна канчаюць рэцензіі: раман Ул. Караткевіча мае ўсе падставы перайсці са стану рукапісу ў стан друкаванай кнігі. [...]

Аўтар адгарнуў немалую скібіну, стварыў мноства вобразаў, без перабольшвання – мноства дзяяцей, юнакоў, людзей сталага веку. Рэвалюцыянеры і шляхецкіх змоўшчыкаў, лібералаў і рэакцыянеры, паэтаў і жандараў, сатрапаў і бунтароў – адзіночак, прыгонных актрыс і царыц, вяльмож-магнатаў і прыгонных сялян, студэнтаў і пастухоў, вясковых лірнікаў і садыстаў-памешчыкаў. Перад намі – розныя пласты ўзварухнутага чаканнем немінуючых падзеяў грамадства: адны – знецярпленыя няволій і нядолей, гатовыя парваць ланцугі прыгнёту, другія – косныя і зачтывыя ў непарушнасці асноў самаўладства і ўласнасці, але змушаныя ісці на ўступкі, каб пры першай жа магчымасці накінуць на першых тыя ж самыя ланцугі.

І ўсё гэта – ва ўзаемадзеянні, супяречнасцях, сутычках. З падрабязнасцю і дакладнасцю, якіх трэба пашукаць і з якіх нельга не падзівіцца, узнаўляеца самы разнастайны побыт, псіхалогія, барацьба ідэй і поглядаў.

Гарады і вёскі, палацы і студэнцкія пакоі, хаткі і дваранскія клубы, гімназіі і млыны, канспітрацыйныя кватэры і салоны, сцэна прыгоннага тэатра і ўніверсітэтская аўдыторыя падаюцца з добрай дасведчанасцю ў абставінах і матэрыяле. [...]

Нас пераконваюць у гэтым такія раздзелы і эпізоды рамана, як жыццё Алеся ў Кагутоў, нават усе старонкі, дзе гаворыцца пра дзяяцей, сустрэчы Акіма Загорскага з царыцай Кацярынай II, вечарынка ў Кіркора, бойка ў гімназіі, утаймаванне Алемесем каня, некаторыя размовы яго з дзедам, першая размова аб паўстанні ў Пецярбургу, сцэны Мураёва з Валуевым, Чорнага Войны з жандарам. Можна было б назваць яшчэ іншыя эпізоды, дзе дыхаюць, дзейнічаюць, гаруюць і радуюцца жывыя людзі, кожны са сваім абліччам і клопатам, ствараючы атмасферу праўды, якую не падменіш верагоднасцю і якую называюць мастацкаю.

Тым не менш, аўтар павінен зрабіць сваю кнігу лепшай, падняцца да ўзроўню бездакорнасці, павінен, бо можа гэта зрабіць.

Раман пісаўся ў розныя часы, рознай мастацкай пэўнасці і ідэйнай узброенасці рукою, таму ён няроўны ў сваіх якасцях. З ростам твора рос і аўтар як мастак. У рамане шмат бліскучых старонках, ёсьць гарачае свято сонца і поруч з ім звычайны фейерверк. Гэта тым больш кръўдна, што піратэхніка, якая мінаеца ў якой іншай, менш таленавітай кнізе, тут адразу дае адчуваць сваю нежыццёвасць. Кніга перанаселена не так другараднымі персанажамі, як іх падрабязнымі, не па вазе герояў, харектарыстыкамі. Багацце матэрыялу, якім уладае аўтар, прыводзіць часамі да залішній дэталізацыі, частку назіранняў і ведаў можна пакінуць для новых кніг.

Гэтым тлумачыцца даволі значная колькасць не заўсёды далікатных заўваг, якія не павінны быць нікім вытлумачаны на шкоду кнізе. Дый гэта хутчэй не заўвагі, а засмучэнні прыдзірлівага чытача, што вось тут аўтар мог сказаць лепей і чамусыці не сказаў, тут, замест таго, каб ісці проста, даў вярсту кругу, там – натхнённа ляпіў вобраз і раптам – недакладным словам, непрадуманым учынкам перасаладзіў ці перагарчыў яго, а там – лінуў фарбы, калі трэба было ледзь даткнуцца пэндзлем. [...]

\* Машынапіс тэксту захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацства (ф.78, воп. 1, адз. зах. 153, арк. 164-189, 190-193, 194-218, 219-222, 237.).

Час, які адлучае аўтара ад напісання рамана, дае магчымасці для цвярозай развагі і дзеянняў у дачыненні напісанага ім з любою, талентам і дасведчанасцю.

### I. НАЗВА РАМАНА, ЭПІГРАФЫ, ПРЫСВЯЧЭННЕ І ВЕРШАВАНЯ ЗАПЕЎКА

Маюць відавочную сувязь і ў той жа час знаходзяцца ў пэўнай супярэчнасці. Аб'ядноўвае іх перш за ёсё евангельскае паходжанне і афарбоўка.

Эпіграфы звязаны з легендай аб tym, як Хрыстос пяццю хлебамі і дзывумя рыбкамі накарміў пяць тысяч чалавек, як потым адказваў садукеям і фарысеям і як тлумачыў свае адказы апосталам. Усё гэта трэба ведаць, каб зразумець кірунак аўтарскай думкі, іначай яна пройдзе не закрануўшы чытача.

Наўрад ці ў наш час сур'ёзная кніга аб гістарычных лёсах народа патрабуе падмацавання ў евангельскай філасофіі, tym больш што яна не асэнсоўваецца крытычна. У першым эпіграфе (ад Лукі) выразна чуваць матыў усецярпення і ахвярнасці. У гэтым яго сувязь з назвай твору і прысвячэннем.

На першы погляд, назва “Каласы пад сярпом тваім” не выклікае пярэчанняў. Сапраўды, шлях да свабоды, сацыяльнага вызвалення людзей – пакутлівы, цяжкі, усеяны незлічонымі стратамі. Але ці правамерна думаць, як прасочваецца ў друку, што “падзеі 1863 года – гэта велічнае і трагічнае жніво, дзе серп гісторыі жне дзеля таго, каб наступныя пакаленія маглі правесці новы пасеў”.

Так гаварыць па меншай меры антыгуманна, такім чынам як бы апраўдваеца царызм, бо яму надаецца роля “сярпа гісторыі”, які сцінаў “каласы” (жывых людзей, лепшых з іх) на глум, каб ніводнае зерне не прарасло і не пайшло на духоўную спажыву. Тым часам гісторыя, вольналюбства народа накіравалі справу інчай і ў выніку праз 60 год прышло Кастрычніцкае вызваленне. [...]

Якой бы павабнай і змястоўнай ні здавалася метафора “жніва”, яна не выражает сутнасці з'явы, тут куды бліжэй метафора “Глебы”, бо на ёй растуць людзі і спеюць паўстанні. Вось чаму, на мой погляд, назва твору не нясе ў сабе сапраўданай канцэпцыі рамана. Хіба людзі, а tym больш актыўныя, змагары за народ, — каласы пад сярпом лёсу ці містычнай сілы? Сэнс твору, уяўляеца нам, у супрацьдзеянні народа сацыяльнымі сілам, якія засціць яму свято, свабоду, працу. Аўтар і даводзіць гэта праз імкненні герояў і сутычкі іх з рэчаіннасцю і зусім дарэмна аднойчы ўкладвае Загорскаму супрацьлеглыя думкі. Ён у царкве, пад час чытання царскага маніфеста, бачыць сялян “беднае чалавече мора, на якое глядзеў з купала пантакратар” (усемагутны, бог). І думае: “Бедныя-бедныя людзі! Як каласы, як трава пад сярпом тваім... Ну што ж, калі ты не хочаш іхняга шчасця, яны стануць каласамі пад сярпом волі, радзімы, паўстання, бітвы”. (стар. 1444).

Ну, а што было б, каб, скажам, усемагутны “захацеў” даць людзям шчасце? Паны аддаі б сялянам зямлю, цар адмовіўся б ад прастолу, запанавалі б свабода і роўнасць? І ні блізка! Дый са слоў гэтых вынікае, што чалавече мора ўсё роўна асуджана на пагібель ці ад божага сярпа ці ад “сярпа волі”. Дарэмна аўтар ставіць знак роўнасці паміж гэтымі “сярпамі” і tym самым дазваляе ператлумачыць канцэпцыю рамана ў непажаданым для сябе сэнсе, які пярэчыць задуме твору.

З тых жа меркаванняў не здавальняе і пашырэнне аўтарскага прысвячэння з свае маці на “кожную маці”. Поруч з эпіграфам і называю яно мімаволі працягвае думку аб марнай ахвярнасці. [...]

Інчай выглядае вершаваная запеўка. У ёй ёсць упэўненасць майстра, які скончыў работу і бярэцца за другую. Толькі заключнай страфе шкодзіць матыў пакорнасці лёсу і наканаванасці чалавечых шляхоў. “Неўміручасць поля” – асноўнае ў вершы – і не трэба так спакойна класіці пад “халодны, мёртвы снег”, лепш прабівацца праз яго новым голасам і коласам.

Наогул жа кажучы, па мойму, вялікая колькасць прадмоў, эпіграфаў не аздаб-

ляе кніг і не дадае ім вагі. А ў дадзеным выпадку раман гаворыць сам за сябе, без падмацаванняў.

## II. “СЯЛЯНСКАЕ” І “КНЯЖАЦКАЕ”

### 1. Бацька і маці Загорскія

Усё, аб чым мы чытаем у рамане, павінна скласці перадгісторыю паўстання 1863 года. Пры шырокім і ў асноўным правільна выпісаным гістарычным фоне, пры наяўнасці барацьбы ідэй рэвалюцыйных дэмакратаў і прыгоннікаў, вельмі важна высвятліць, як ажжыццяўляеща мастацкая задача, як пераламляюща ўсё гэта ў вобразах, як сацыяльнае быттэ народа, уваходзіць, супадаючы ці выбываючыся, у духоўнае жыццё герояў. [...]

Сяляне прадстаўлены сям'ёю Кагутоў, вельмі заможнай, каб быць тыповай, Корчакам і млынаром, ёсьць сцэны на чаўнах (з дзяўчатамі і з Корчакам), у Кахноў, нарэшце сцэны сялянскай успышкі ў Кроера і пасля абвяшчэння маніфеста.

Пералік як бытцам значны, але па вазе падзеяў і харектараў, для таго, каб Алесь Загорскі сфармаваўся як чалавек рэвалюцыйных дзеянняў, гэтага відавочна мала. Яго павінны пераконваць прыгнёт і паніжэнне людзей, убачаныя на ўласныя очы. Для духоўнага росту героя гэта важыць куды больш, чым вальтэрыйская развагі дзеда і думкі бацькі аб шкурніцтве дваранства. Аднак народная бяда даходзіць да героя, як адпостраванае свято, з другіх рук, калі не лічыць выпадку ў Кроера, дзе герой заступаецца за Корчака.

Паказ беларускай вёскі, беднай, праз якую і для якой адбылося паўстанне – першае, аб чым мусіць быць аўтарскі клопат. [...]

У рамане ёсьць нявыкарыстаныя магчымасці ў гэтым кірунку. Размова з дзяўчатамі на чаўнах (стар. 376) можа і не быць такой бесклапотнай, а набыць сацыяльны акцэнт. Прывез Алеся на вяселле, пэўна, прыдасца для глыбейшага паказу вясковага жыцця. Падарожжа да дзеда можна перабіць карцінамі працы сялян на панскім полі, каб герой адчуць смак прыгону. Нарэшце, бытаванне ў Кагутоў, хай сабе ідылічнае, у багатай сям'і (у іншую бацькву не аддаў бы Алеся), лёгка вывесці за сцэны хаты, перарваць знаёмства з суседзямі, якім жывеца цяжэй. [...]

Зноў жа забойства Кандратам Таркайлы выглядае як акт сямейнай помсты за брата Страфана. Рамкі гэтай гісторыі праста пашырыць да выкрыцця “кугі”, зграі, якія шкодзілі сялянству. А што забойцы Страфана Кагута належалі да “кугі”, у гэтым няма сумнявання. Значыць, адпор ім можа даваць не адзін Кандрат.

Цяпер аб Корчаку і ўсім, што звязана з ім. [...]

Звернемся да нарады Корчака з Лапатамі, Кагутамі і Кахнамі. [...]

Змова адбываецца на чаўнах, пад час дняпроўскага разводдзя, з вартавым на дубе (сочыць, калі вернецца Алесь, іншай патрэбы няма). Усе змоўшчыкі – са зброяй, як бытцам ідуць на бой.

Гэта ўсё крыху аперэтачна. На змову так не ходзяць. Зброя магла быць у аднаго Корчака, каб не прадалі выпадкам, ды ён жа хаваецца і мусіць быць гатовы для абароны. Размовы выхвальна-наіўныя: “Першы раз ці што бунтаваць!” Нібы тут сабраліся нейкія прафесіянальныя паўстанцы.

Канец сцэны (размовы пра жонку Кірдуна, матывіроўкі паводзін Кандрата) ідзе на халастым ходзе. Можна абарваць на з'яўленні Алеся з сомам, пакінуўшы меркаванні пра рыбіну – каларытна.

Найгорш, што змова гэта ператвараецца ва ўзвялічэнне Загорскіх. [...]

Сялянскае паўстанне набывае непраўдзівую афарбоўку: праз асабістую прыхільнасць ці непрыязнь адных ратуюць ад агню, а другіх – паліць. [...] Што Кроера, пры ягоных магчымасцях, чапаць нельга, бо ён трymае сотню сабутыльнікаў ды яшчэ чаркесаў, веры даць нельга. Такая плойма за тыдзень праела б усе здабыкі.

Аднак не Кандрат і не Корчак асуджае на спаленне Раубіча, а сам, уласнаю

персонаю, аўтар. Развіццё падзеяў падпарадкуюцца сюжэтнаму ходу і робіцца непраўдывым. Тут уступае ў дзеянне выдуманая варожасць Загорскіх і Раўбічай, на апошніх, пакрыўджаны за Алесья, пераносіць ненавісць Кандрат Кагут, хоць падставы для яе (адмова Міхаліны паходзістасватаца з Алесем), калі думаець па сялянску дый не па сялянску, смешныя.

Не Корчаку і не мужыкам трэба разгром маёнтка Раўбіча, а аўтару. Каб Алесья пакрасаваўся высокародствам: не зважаючи, бачыце, на “кры́ду”, ратуе Раўбіча, пасля герой і Майка – смяротныя ворагі! – усё ж сыходзяцца ў каҳанні. Але аб усім гэтым скажацца ў сваім месцы. [...]

Варты не толькі давесці да ладу асобныя супяречнасці, а і падумаець аб пераасэнсаванні вобраза Корчака цалкам, не гаворачы ўжо аб тым, што сцэны бунту ў Кроера і пасля рэформы павінны стаць больш шырокімі і яснымі.

Апісанню становішча сялян у Кроера і наогул сялянства ў Беларусі даводзіцца пажадаць большай гістарычнай дакладнасці. Маю на ўвазе разважанні пра мяккасць прыгону ў Заходнім краі і рэкруктім наборы (стар. 176—7). Пра якія “шляхецкія вольнасці” тут гаворыцца? Да падзелу Польшчы? Пасля якой “змены ўлад” прыбывае рэкрукція наборы? Чаму сцвярджаецца, што служба ў войску “закранала толькі дваранства”, калі яно з 1762 г. было цалкам вызвалена ад рэкрукткай павіннасці?

Відаць, усё гэта трэба яшчэ раз выверыць, каб падобныя пытанні не ўзнікалі.[...]

Службовае, груба гаворачы, прызначэнне раздзелаў, прысвечаных побыту Загорскіх (ад маленства Алесья і праз усю книгу), толькі ўтым, каб паказаць, як радавое, княжацкае, не можа забіць у Алесю набытага пры дзядзькованні і ў зносінах з іншым асяроддзем – мужыцкага, народнага, бо перавага мужыцкага пачатку фармуе ўсю далейшую біяграфію і воблік героя, вядзе ў паўстанне.

Побыт князёў Загорскіх занадта архаізуецца. Параўнайце, скажам, з бытам, таксама князёў, Балконскіх. У Караткевіча падзеі адбываюцца пазней, пасля нашэсця Напалеона, а сам антураж адкідае нас на некалькі стагоддзяў назад. І дзядзькованне (яно можа існаваць як выключэнне), і ўрачыстасе амавенне Алесья, і пострыг, і старасвецкія ўборы спецыяльна для гэтага выпадку. Калі і звяртацца да ўсёй гэтай старасветчыны, дык коратка, а з дамешкам іроніі, ацэнъваючи, скажам, цырымонію пострыгу, як уступку звычаю. Не для звароту ў стары феадальны свет рыхтавала дваранства сваіх нашчадкаў. Яно падхопіўвала звычаі новыя, што ішлі з Еўропы, спілася стаць на ўзровень еўрапейскай культуры, без чаго немагчыма было развіццё гаспадаркі.[...]

Увесе комплекс падзеяў – Алесь дома – аж да наведвання дзеда – расцягнуты. Прыйнуўшы па старонках, атрымліваеца каля 200, а на бунт у Кроера, уцёкі Корчака – усяго 20, хоць падзеі, іменна падзеі, гэтага галоўныя для героя і для книгі.

Зрэшты не ў старонках справа, а ў іншым. Дом Загорскіх, бацька, маці, іх бацькі, выхаванне Алесья апісаны з веданнем тагачаснага жыцця, на дастойным літаратурным узроўні. Аднак ёсьць ва ўсім гэтым пэўная доля замілавання, многія апісанні з'яўляюцца як бы самамэтай, а не сродкам паставіць сацыяльныя акцэнты. Вельмі мала тут адносін Алесья да асяроддзя, куды ён трапіў пасля вясковай хаты, мала “вачэй”, калі можна так сказаць, хлапчука, з якога пачынаюць выбіваць любае яму, мужычае. Відаць, не з замілаваннем глядзіць ён на незлічоныя багацці (бацькі і дзеда), а здзіўлена і крыху трагічна, наколькі дазваляе яму ўзрост.

Багацця жа ў Загорскіх неверагодна шмат, наўрад ці столькі мелі ўсе магнаты разам у Беларусі. Карцінная галерэя магла б зрабіць гонар любой дзяржаве. Царква – зноў жа ўнікум, будынкі – нешта большае за стварэнні сусветнай архітэктуры, коні, сабакі – цуд хараства.

Аўтар ведае, і добра было б, каб гэта веданне перадавалася чытачу, што магнацкія скарбы, здабыткі старажытнага дойлідства, жывапісу – геній народа, яго пот

і кроў. Гэта нас дзівіць і ўражвае, але захапленне маствацкім каштоўнасцямі не можа пераносіцца на тых, хто імі ўладае. [...]

У рамане часамі вар'иуецца выказаная напачатку думка: “Мужыкі лічылі, што ён (Акім Загорскі, прадзед Алеся) пан літасцівы і добры. Пэўна таму, што вельмі багаты, а значыць, не было ў яго патрэбы ціснуць з мужыкоў апошняе. Тром тысячам мужыкоў лягчай несці аднаго пана, чым дзесятку якому (стар. 7).

Выходзіць, што ўся бяда ад дробных паноў, каб былі ў Беларусі толькі буйныя, дык закрасаваў бы рай на зямлі. Хто-хто, а мужык не будзе так лічыць! [...]

Зноў жа, які пан дабрэйшы – буйны ці дробны – пытанне вельмі туманнае. Памеры багацця ніколі не вызначалі панская дабраты і адносін да селяніна.

Праіду кажа старая прыказка: “Той пан добры, што на асіне вісіць”. [...] Мы ўжо гаварылі, як дружна адстойвалі Кагуты Загорскіх перад Корчакам. Нават Ка-ліноўскі кажа, што “ў нас на Гарадзеншчыне шляхта жыве ўдвая горш любых з вашых... да вас мужыкі з суседніх маёнткаў прыходзяць, просяць купіць” (стар. 601).

Бацька пераконвае Алеся, што багацце патрэбна яму, “каб быць” добрым да большай колькасці хрысціян. Ты не Кроер, не Хаданскі, не Таркайла (памешчыкі драбнейшыя). Наши людзі моляць бога, каб не трапіць ад нас да іх” (стар. 85). Так ужо і моляць! На гэта Алесь, нечакана на свае гады адказвае: “Хай добры ты. Хай добры буду я. А што як памром? Яны (сиянне) тады свяякам пярайдуць. Куды ж такі парадак варты, калі чалавек не ведае што з ім будзе заўтра?” Гэта значыць, ён ужо сумніваецца ў мэтазгоднасці прыгону.

Бацька развівае знаёмыя нам думкі: “Дробная шляхта – бочка з порахам. Ненавідзяць і нас, і сялян”. Чаму ж сялян? Няпраўда.

Алесь не можа абвергнуць гэтага. Ён малы, не ведае, што большасць дваранскіх рэвалюцыянероў выйшла якраз з асяроддзя дробных земляўласнікаў іменна таму, што яны былі бліжэй да мужыцкай бяды і ў сваю чаргу, як і сяляне, знаходзіліся пад пугай буйных магнатаў. Але бацька, які прапаведаваў толькі што дабрату “да хрысціян”, павінен разумець крыху больш. Бо чаму ж бы яму тады даходзіць ледзь не да пропаведзі сацыялістычных ідэй: “Калі ўсім абрыйдне хлуслівая ідэя велічы за кошт суседа, спатрэбяцца такія кланы, якім дарагі кожны двуногі (!) на зямлі. І таму ашчаджай, запась сілы для таго вялікага дня” (стар. 86).

Не ў тым бяды, што ўсе разважанні князя Юрый (стар. 83—6) не пасуоць да ўзросту хлапчука (аўтарская агаворкі не ратуюць), нават не ў тым, што Алесь не па ўзросту сур’ёзна ўспрымае і мяркуе аб незразумелых яму рэчах, гэта згладзіць не так цяжка. Галоўнае – трэба выбраць для князя Юрый нешта адно: ці сацыялістычныя ідэі ці хрысціянскія. Відаць, хрысціянскія, тады Юрый будзе мець нейкае самастойнае ablіčча, а так ён бледна паўтарае свайго бацьку, Алесевага дзеда: “Не баюся... ні палітычных забойстваў, ні руднікоў”. А што такое “клан”, аб якім гаворыць бацька? “У гэтага клана было славутае і грознае мінулае, але тады ў яго не было імя”, ёсьць “сучаснае, горш за якое цяжка знайсці”, ён “пагражай некалі ордэнскім землям”, ён “выклікае магутны выбух сіл у кожнага суседа”, “дае ўзлёты чалавечага генія”, “што хвілінна гіне і адначасова жывучы, як ніхто”.

Занадта многа “прамудрасці” звальваецца на бедную дзіячу галаву. А вось яшчэ мясціны, дзе Алесь і Юрый атоесамліваюцца з “кланам”: “Ты бязлікі і ты многатвары, ты нішто і ты – ўсё... Ганарыся гэтай бязлікай магутнасцю... Тоє, у чаго няма назвы – нельга знішчыць. Бясформеннае нельга закуць у ланцуг!” (стар. 85 і 86).

Наўрад ці здагадаецца хлапчук, пра што ідзе размова. Дый чытачу няясна, клан – народ ці дваранства. Бо калі Юрый гаворыць ніжэй: “Мы, Загорскія, такія ж, як увесь наш клан”, цяжка падумаць, што бацька атаесамлівае сябе з народам. Аднак, прывёўшы Алеся ў магільню Загорскіх, дзе частка гаворкі ідзе больш натуральна, бацька прымушае Алеся прыняць прысягу на вернасць продкам, занадта ўрачыстую і запозненую, каб здавацца верагоднай. А рыхтуючы сына да прысягі, вяртаеца да

“клана”, кажа, што прыкладна ад татарскага нашэсця, “наша палітычнае быццё скончылася. У іншых ёсьць кнігі, правадыры... войскі, у іншых ёсьць імя. У нас – толькі магілы... Курганы на беразе Дняпра, капцы на сялянскіх могілках, твая і мая магільня, сыне. І толькі за гэтых магілы мы можам біцца... Да канца” (стар. 114).[...]

Ёсьць мясціна, невялічкая, на жаль, і загубленая сярод дзялій у аглядзе Алесем бацькавых багаццяў. Пры належнай акцэнтацыі яна магла бы пераканаўча развязнічаць “дабрату” пана Юрый перад сынам. Гэта гаворка са старымі, якія ідуць у “Анвалідны дом” (стар. 83), што ўтрымліваюць Загорскія. Высветляеца, састарэлых людзей там кормяць гарачым раз на тыдзень, даюць “цэбар крупніку”. Алесь, вядома, абураеца, бацька вінавата абяцае палепшыць справы грамадскага харчавання. І ўсё. А, паводле праўды жыцця, Алесю пасля такога выпадку не палезе кавалак у горла, ён задумаецца, і добра было б, каб убачыў, што і сялянам не так ужо добра жывеца ў Загорскіх, скажам, горш, як у дзеда.

Тут магла бы дапамагчы гаворка з панам Выбіцкім па дарозе да старога Вежы. Выбіцкі – аконам, у сялянскім уяўленні такі панская слуга горшы гад за пана. Тут жа іншае, аконам Выбіцкі “бездакорна сумленны, капейкі пад ногаць не заціснє” (стар. 59), так верна служыць Загорскім. Але і ён шкадуе сялян, бо “над імі заўсёды будзе прыгон”. Напэўна так і было, бо пазней мы даведваемся, што Выбіцкі прычынен да змовы Раўбіча. Тым больш падстаў у гэтага персанажа закінуць Алесю сумняванне наконт “благадзенственнага жыцця” прыгонных у яго бацькоў. Дарога ж ідзе праз уладанні Загорскіх і лёгка зачапіцца за які-небудзь момент несправядлівасці да сялян, убачаны Алесем.

Дараўанне волі Кагутам (стар. 238—9) не падрыхтавана развіццём сюжэта і просьба Алеся вызваліць гэту сям'ю не вынікае з унутранай патрэбы, не ўгрунтавана психалагічна, а выходзіць з “дабраты” Алеся.

“Мы любім адзін аднаго, — кажа ён бацьку, калі той згадзіўся даць волю. — А цяпер яны будуць любіць і цябе”.

Бацька нібы ўпінаеца, разважае аб “страшным” дзеянні “абазнанасці” для прыхлады (аўтар адвольна пашырае ёмкасць і ўжытак гэтага ўкраінскага слова, хоць мае сваё), запалохвае ёю Алеся: “Ты ведаеш, якія бязодні, адна за адну страшнейшыя, расчыніноцца перад вачыма абазнанага?.. Ледзяны холад і ледзянная самота...”

Што можа супрацьставіць хлапчук такай “філософіі” ды яшчэ з вуснаў бацькі, каго ён, калі не любіць, дык паважае? Нічога. Што дадае яна ўхарактарыстыку старэйшага Загорскага? Хіба што яшчэ адну супярэчлівую рысу: то ён здаваўся ледзь не сацыялістам і раптам выступае супраць асветы і культуры для селяніна. Трэба падкрэсліваць што-небудзь асноўнае ў вобразе: калі бацька сапраўды ўважае за шкоднае асвету, хай будзе паслядоўным. Гэта прымусіць Алеся хоць думаць іначай, пярэчыць па ўзорству ён не можа.

Пан Юрый гаворыць, што ў “абазнаных” расплюшчваюцца вочы на пагібелную палітыку ўрадаў. Калі ў яго імкненні – прагрэсіўныя, нашто так запалохваць Алеся? І добра і дзякую алаху, што расплюшчваюцца вочы, бо чым больш будзе “абазнаных”, тым хутчэй абаваліцца свет, дзе толькі ўрады імперый “кроначь у нагу” (народ ідзе інчай)... “да агульной пагібелі”, як кажа пан Юрый. Чаму да “агульной”, няўжо згіне ўсё чалавецтва? Толькі да свае пагібелі рушаць урады, якія кроначь не ў нагу з народам. Такую выснову павінен зрабіць у меру свайго разумення Алесь. [...]

## 2. Дзед і прадзед Загорскія.

Сямейная легенда пра каханне Акіма Загорскага і царыцы Кацярыны – адна з найлепш напісаных старонак рамана. Спрактыкаваная ў амурных справах царыца пад час паездкі па Беларусі кінула вокам на моцнага і прыгожага мужчыну. А высветляеца, што ён не проста мацак, а духоўна багаты чалавек. І ў гэтай, ці мала зазнаўшай істоты, варухнулася пачуццё, апаў доле арэол царыцы, адышла цікаў-

насць саміцы, засталася звычайная жанчына з горкім жалем па тым, што не стрэўся раней гэты чалавек, які мог быць мужам, бацькам дзяцей. Не дужа паэтычнае памкненне Кацярыны Загорскі, праз сваю высокароднасць, ператварыў у нешта блізкае да сапраўднага қахання.

Гэта, як кажуць, і трэба іграць у раздзеле. [...]

А вызваліцца тут ёсць ад чаго: ад разваг, мучэння і боязні Ланскага (стар. 257—59), ад аўтарскага адступлення пра сваё қаханне, пра “Тую” — яно не да месца, разрывае тканіну апавядання (стар. 259—60), ад перабораў у харкторыстыках царыцы як багіні, а Загорскага як րշара і няўтомнага қаханка (стар. 254, 261—265, 267—275), нарэшце да мясцін, якім бракуе густу і якім звычайна падперчваліся любоўныя раманы пачатку веку.

У любоўных прыгодах Загорскі вышэй за славутага дэ Маранья, нейкі беларускі Казанова. У яго “рот гожы і цвёрды, такі спакуслівы, што кожнай жанчыне не магла прысці думка, як гэта добра, працягнуць да яго адразу саслабелья вусны, расслабіць плечы, а там хоць бы і трава не расла” (стар. 253). Ён мае выгляд “пяшчотнага воіна. Архангела з лазурнымі вачымі, гнеўнага на ўесь род людскі, акрамя жанчын” (стар. 254). “Быў архангел, — успаміналі даўнія свае любошчы бабулі, — Толькі на адзін дзень, як у дзвёзы Марыі” (стар. 254).

Задўжжае і Кацярына: “простыя, як у казачнага звера – Аднарога, вочы, дзіўнай прыгажосці, у прыродных локанах, валасы (стар. 261). “Сапраўдны муж...” (стар. 262) “ён трymаў сябе так, што яна не здзівілася б, каб ён выявіўся нявінным. Мужчына з мужчын – у гэтым не магло быць сумнення, прывабны з прывабных, а ў вачах простасць і нечапанасть воблака”. (стар. 265).

Вечер так “песці ўх плечы” ноччу ў шатры, што “гэта было, як працяг яго пашалункаў” (стар. 267). І царыца дзівілася, адкуль у Загорскага “Такая вытанчанамоцная, адвечная, без адзінай трэшчыны (!), пяшчота і цэласнасць?” (стар. 267).

І далей такое, што дзівішся, як гэта адразу ж не выкасаваў аўтар:

“Думкі яе былі, як палын, як месяц, як здані коней (!). Яна не разумела. Рысы і выраз яго вачэй дзіўна і нечакана мяняла і змякчала яго манера браць. І гэта была манера такой пяшчотнай сілы, такой умелай і такой наўнай магутнасці, якой ёй ніколі не даводзілася бачыць...”

Мусіць, даволі... Не трэба забывацца, што такое перасольванне і перасальванне не толькі кепска само па сабе, яно парушае абмалёўку Загорскага з яго сціплым і суроўым қаханнем да жонкі, з яго адносінамі да сына, Алесевага дзеда.[...]

Відавочны перабор дапушчаны, калі расказваецца пра пакой, які Даніла прызначыў для Напалеона (з таблічкай “Пакой імператара”) на выпадак, калі б той меў патрэбу ў дапамозе і абароне” (стар. 297—8). Гэта не адкрывае новых рыс у харкторы героя, што маглі бы неяк упłyваць на Алеся. Сімпатыі да Напалеона выказаны і хопіць (стар. 296), адмоўныя адносіны выяўляюцца ў размове з дваранскімі дэпутатамі наконт “рушэння” у падтрымку намераў французскага імператара стварыць з Літвы і Беларусі адну дзяржаву (праверыць, як тут з гісторыяй!) Наогул жа развагі пра Напалеона такія падрабязныя, што адхіляюць ад галоўнага – сустрэчы дзеда і Алеся – ідуць паўз Алеся, і, значыць, касабочаць сюжэт. Дый гучаць гэтыя развагі дзіўна: “Уся твая справа, — гаворыць Даніла пра Напалеона, — даўно патанула ў цемры вякоў... занесена на антресолі архіва матухны-гісторыі”. Сучаснік Напалеона не можа так сказаць, гэта – ад аўтара, чалавека нашай пары.

У дыялогу дзеда з Баранавым (стар. 303—4) паўтараецца толькі што расказанае вышэй (аблога манастыра, сцэна ў кляштары). “Разгул” пасля ад’езду падкупленага дзедам Баранава, каб пагасіць справу аб знявазе царквы, непатрэбен, дзед ужо не раз піў і гуляў, ні да чога біў дарагія вазы (стар. 289), а што “свет нізкі”, ён ужо упэўніўся раней і гэта буйства дзеда не апраўдаеш. [...]

Сустрэча Алеся з дзедам падобна да першай сустрэчы з бацькам. Зноў агляд

багаццяў (стар. 336, 360—1). Ужо ж бацька паказваў карціны, будынкі, фамільныя каштоўнасці.

Тут зноў трэба вылучыць асноўнае, тое, што мае значэнне для развіцця вобраза Алеся: утываванне каня (апісанне яго расцягнута), тэатр і, як вынік наведвання яго, вызваленне Гелены, стральба па адбітках. Рэшту трэба скарачаць, каб не замінала, гаварыць стрымана, без дамешку замілаванасці. [...]

### III. АЛЕСЬ ЗАГОРСКІ

Найбольш выразна напісаны вобраз, калі не лічыць дзеда Данілу і прадзеда Акіма, на тое ж ён і галоўны герой. Ён – высакародны, не ў сэнсе паходжання, верны пачуццю дружбы, справядлівы, смелы. І галоўнае: адданы ідэі вызваліць народ, разбурыць прыгон, а разам з ім і пачварны лад сацыяльнага і нацыянальнага ўціску. Калі ў такіх імкненнях і трапляецца дамешак донкіхочтва і наіўнасці, дык гэта не псуе вобраз, а падкрэслівае супяречлівасць натуры чалавека, перамаганне ім ўласцівасцей харектару, навязаных княжацкім паходжаннем і выхаваннем, на шляху пераходу ў іншае асяроддзе, асветленая ідэаламі рэвалюцыйнай барацьбы. Такім чынам, аўтар ўнікае просталінейнасці ў абмалеўцы, фарбы накладаюцца розныя, і перад намі вырастает постаць, надзеленая многімі страсцямі і пабуджэннямі, што абумоўліваюць жыццё і дзейнасць, а не касцяк, да нерваў і мускулаў якога пачэплены шпагаты: тузыну і герой гаворыць патрэбныя пісьменніку словаў, або робіць адпаведны рух. Гэтак вобраз задуман, шмат у чым напісан і, наогул кажучы, гэта ж уяўляецца з кнігі, калі пазбавіць яго ад некаторых празмернасцей, неашчаднага выдатковання фарбаў, разваг, неўласцівых узросту ці ўзроўню героя на пэўным адрезку часу, ды іншых рэчаў, аб чым зараз пойдзе размова.

У кнізе ёсьць просталінейнасць, але інакшага парадку, чым гаварылася раней. Роля, якую вызначыў Алесю аўтар у падыстани, у жыцці тагачаснага грамадства, робіцца яснай для чытача ўжо ад “маладых пазногцяў” героя. Харектар жа гэты павінен быць паказаны ў развіцці, у скрыжаванні ўплываў княжацкага і мужыцкага, прагрэсіўнага і рэакцыйнага. Не ўсё адразу можа стаць даступна яму, хай сабе і не па гадах развітаму, начытанаму і адукаванаму падлетку цю юнаку, пакуль дойдзе ён да разумення патрэб народа і нееабходнасці сялянскай рэвалюцыі. Шмат якія меркаванні Алеся, па сутнасці дзіцёнка, засур’езнены, як размовы з Кагутамі (стар. 84), з бацькам, дзедам, падлеткам Каліноўскім (пачатковыя раздзелы кнігі). Алесь, гімназіст першага класа, разважае пра “бунт недазволеных”, як чалавек добра гравіруе на камені, і так сур’ёзна адказвае яму Мсціслаў (стар. 546, 247).

Бойка гімназістаў – яркі, малітнічы раздзел – занадта “ідэйная”, занадта ўжо акцэнтуюцца ў ёй класавыя і нацыянальныя супяречнасці двух “лагераў”: Загорскага і яго прыхільнікаў з аднаго боку і шавіністычна настроенай групы Лізагуба з другога. Гэта бойка – паўторым, па майстэрству, раздзел з лепшых у кнізе – з’яўляецца як бы правобразам будучых сутычак “чырвоных і белых”. Тым больш трэба пашукаць меры ў паказе, галоўным чынам выкрэсліваючы асобныя штрыхі і сказы.

Праз што пачалася бойка? На вечарыне ў Кіркора Алесь выказваеца супраць прыгону, бароніць праваў беларускага народа на самастойнае жыццё, на сваю мову. Лізагуб з кампаніяй, трymаючыся адваротнай думкі, вырашаюць правучыць яго, выбіць з князя мужыцкі дух. Алесь правільна думае, што Лізагуба нацкаваў Ходзька (ста. 636—7) хутчэй за сваё паражэнне ў абароне прыгону, чым за сцверджанне Алесем існавання беларусаў як нацыі. Здавалася б гэтага хопіць, хай сабе расперазваюцца Лізагубы, даў ім слоўны адпор і перайшоў, калі знявага пералілася, на кулакі. Дык не! Пачынаюцца крыкі “бі шавініст!”; хоць у гэтым няма патрэбы: Лізагуб і так паказаў ablічча. А далей лунаюць ваяўнічыя клічы “Палякі! У імя Канарскага!” “Шасцікрыльцы! Сыны Белабога! Святы Юры!” (стар. 644-646). І пасля гэтих крыкаў пачала біцца “ўся гімназія”.

Аўтар тлумачыць “Прыйшоў час зводзіць рахункі за ўсе былыя крыўды... За ўсё”.

Гэта занадта для гімназічнай сутычкі – ператвараць яе ў пабоіска з выхадам у шырокая багатырство ды яшчэ са стратай чалавечага вобліку ў прыхільнікаў Алеся. Так, Грима спачатку “совае носам” аднаго з праціўнікаў у плявацельніцу (стар. 648), а пасля б’е ледзь не да смерці ляжачых (стар. 650). Алесь па зверску збівае Лізагуба, “насядае зверху”, так што “ледзь аднягнулі” (стар. 651). Аднак у гарачцы бойкі Алесь паспявае палюбаваща сабой, заўважыць, “што ён... не той прыроджаны (!) добры і пяшчотны (!) хлопец”...

Не да месца не ў часе гэта. Можа і не вельмі шмат патрабуе купюр гэты эпізод, але патрабуе. Не проста пераможцам павінен выходзіць Алесь з бойкі, а і заставаша сімпатычным, юнаком, у якога паднялася рука таму, што не было інакшых сродкаў абараніць чалавечую годнасць. [...]

Алесь і Майка начуюць у сене, сцэна добрая, але карацей бы і сціплей: без “наканавання”, “цемры і хаосу” ад блізасці дзяўчыны, без “непатрэбнасці яе грудзей”, “наслання” і малітвы “Божа, вызвалі мяне” (стар. 734—735, 737). Гэта зноў і безгусціца і інфантыйльнасць, так, бедны, бацца дзяўчыны, што моліцца. Хай проста сцеражэ яе сон, даволі аднаго намёку на боязнь парушыць чысціню іх адносін (стар. 731).

Калядныя забавы моладзі, Алесь і яго размова з Кагутамі аб шуканні праўды для ўсіх – запамінаюцца. Дзея не замаруджваеца, апісанні кароткія і трапныя, калі не лічыць “перажыванняў” снегавога балвана (стар. 754), якія потым адным сказам паўтарае Алесь (стар. 755). І ў героя лінія паводзін будзе цікавая, калі вызваліць яго ад крыху слязлівых разваг пра свою ўдачу з Майкай і няшчасце праз гэта Хаданскага, а таксама Франса, які кахае Ядвінню, а яна хінецца да Алеся (таксама 757). Гэта ўжо вядома нам з ранейшага, а тут паўтараеца і нялепшымі словамі. Мнагавата пацалункаў на марозе (стар. 755—756), напышлівых апісанняў: альтанкі (стар. 774), “вечных” зорак, “яраснага” Сірыуса, зноў пацалункаў (стар. 775-778).

[...]

Давядзенча паглядзець больш падрабязна на ўвесь комплекс падзеяў. Найбольш нетрывалае ў ім – пачатковая матывіроўка варожасці: плётка аб замаху Алеся на дзявоцтва Міхаліны. Пускаюць чуткі, відавочна, Хаданская: у Іллі разлікі з Алесем, у графа Мікты – з князем Юрэем. Але чаму, менавіта, такую плётку, што не мае нікага грунту? Пра сустрэчу Алеся і Майкі ў альтанцы, ніхто не ведаў, дыў гэта сцэна не дае падстаў для падобных авбінавачванняў Алеся. З такім жа поспехам можна сцвярджаць, што Алесь каханак Клейны. Больш за ўсё дзіўна, што Міхаліна першая, ведаючы, што так не было, прагнала Алеся і чамусыці прызналася Клейне нібыта ён сапраўды мерыйся на гвалт. Плётка магла трываць толькі да сустрэчы герояў. Але замест таго, каб паразумеца і адным махам рассеч прыкры вузел, герайні сама зацягвае яго. Ёй вераць бацька і брат і таксама парываюць з Алесем, хоць па праўдзе жыцця павінны спытаць: было гэта? Было. Любіш ты яго? Люблю. Дык ідзі замуж. Вось і па плётцы!

Зразумела, што нельга грунтаваць на такой хісткай падставе добры дзесятак раздзелаў кнігі, распальваць “смяртэльную” варожасць радоў, ламаць лёсы (Сабіна, Генела), будаваць дачыненні Алеся з людзьмі. А галоўнае, што праз гэта нельга мучыцца герою і герайні, няма праз што! [...]

Герой тым часам працягвае самакатаванне, думае, што дарэмна не пайшоў на дуэль з Раўбічамі, смакуе ва ўяўленні падрабязнасці яе, як ён будзе цэліць Франсу: “Проста ў лоб. Проста ў гэты высокі бледны лоб. Проста туды. І тады ўжо, калі ўпадзе, будзеш ведаць, што павязуць, а праз вадамоіны панясуць на руках (!) – тады – пісталет да сэрца і адным разам, з поціскам, з асалодаю (!)” (стар. 864). Смешна: “Юнкер Шмідт из пістолета хочет застрэлітися”.

У Майкі і ў Алеся розныя ступені духоўнага развіцця. Ён не можа ўжо думаць

гэтак, бо ўбачыў мэту, адчуўмагчымасць паварочваць лёс. А герой усё ж рашыў загубіць сябе, калі не з пісталета”, дык іншым чынам. Лезе на дуб і стаіць на галіне “адзін ва ўсім свеце, больш самотны (!) за кожнага салаўя з тысяч, што звінелі ў хмызах” (стар. 865). Прыгожанька там усё напісаны, больш бы пачуцця меры і густу, дый салаўі не ад самоты пяноць вясною.

Правільна гаварыў дзед Алесю: “Не выношу я ў мужчынах бабства!” А ён не прыслухаўся да праўдзівага слова, палез на дуб, скочыў у ваду, ахаладаў і лёг на зямлю, каб застудзіцца і, мусіць, развітацца з жыццём.

Прычына для гэтага, праўда, ёсьць: Майка выходзіць замуж. Бяда толькі, што ў герайні няма рэzonу рабіць такі крок, губіць сябе і Алеся. Разумее гэта яна сама і Алесь, і ўсё ж “трагедыя” развіваецца.

Гелене, якая проста і сардэчна падышла да Алеся, пашкадавала, ён гаворыць пра “свет, як здзек”, пра “ненавісць”, як бы знарок зноў сцвярджаючы сваю слабасць.

Сардэчны рух Гелены да яго зразумелы і пераканаўчы, натуральна іх збліжэнне. На гэтым трэба ставіць крапку. Бо далей ідзе халасты ход, паўторы вядомага, забяганне ў будучы, і бязгусціца ў падачы блізасці, бязгусціца з чужога голасу. Хай даруе аўтар, чуваць у яго Каменскі і Арцыбашаў з смакаваннем эротыкі, а лепш быў бы Гамсун. У “Брадзягах” у яго кахранне таксама сталай жанчыны і хлапчука, вельмі чыстае і праўдзівае. І ўсяго ў адным абзацы!

Відаць, і трэба пакінуць ад стар. 875-890 адзін-два абзацы (стар. 876 і 880). Каб не было “невыносна злітных абдымкаў” са здзіленнем, трапятаннем і болем “бронзавага замка рук”, “пахаладзелых ад здагадкі пальцаў ног”, “сэрца цкатлівай”, “дрыготкі ад халодных прасцін”, “пагрозлівага апускання ў яе абдоймы”. Другая сцэна з Геленай, калі высвяляеца, што ў яе будзе дзіця, амаль цалкам добрая. Крыху фальшу ёсьць пад канец, але гэта лёгка пачысціць на стар. 919, 922-923 (аб адплаце Гелены сабою за дабрыню Алеся). [...]

Усё ж сцэны Алеся і Гелены, Гелены і Майкі куды лепшыя, чым наступныя – сустрэча героя і Міхаліны (стр. 945—947). Там было зерня канфлікту, тут жа – размова ўхаластую, хадульнае каянне Майкі – няма ў чым каяцца, і як апраўдацца, што яна сама падтрымала плётку. Не дзіва, што герой кідае абыякавыя слова “што будзем рабіць, пасварыўшы два рады? Рамэа і Юлія для бедных”. Не аб варожасці радоў у яго клопат, а аб сваім пачуцці, аб дзяўчыне, якую каҳае!

А калі Майка расплакалася, прызнаўшыся ў кахранні, герой кідае звысоку: “Ану, кінь раўсці!.. Многа салонай вады. Мне чамусыці хочацца, каб фаміліі Хаданскіх падалі сёння на вячэру сабачы памёт” (стар. 946). Пасля такіх слоў, якія сведчаць, што ён ідзе на міравую, каб насаліць Хаданскім, а не праз кахранне, немагчыма пытакаць: “Ты мяне каҳаеш? Пойдзем са мной?” Так не мірацца!

Пераскочыўшы бытаванне Алеся ў Пецярбургу, дачыгаем раздзелы і эпізоды, якія датычаць адносін яго з Міхалінай пасля прымірэння і вынікаюць усё з той жа фальшивай пасылкі “плётка”. [...]

Апісанне апошняга палявання князя Юрэя і павольнага згасання Антаніды выклікаюць катэгарычныя пярэчанні. Перш за ўсё неадпаведнасцю перажыванняў героя з гэтай прычыны – ступені яго духоўнага развіцця.

Натуральна было б пасля прыезду з Пецярбурга некаторае аддаленне Алеся ад сям'і, ад бацькі і маці. Не ў тым сэнсе, каб рваліся сваяцкія сувязі, і герой з палаца ішоў есці кашу з адной місі з дваровымі, што ён праўда і робіць, але есць бульбу “не чакаочы кашы з баранінай”. А вось беспрадметнае любаванне бацькамі, тое, што ўласціва было малому, напэўна, перарасце ў іншыя адносіны, стануць больш відны слабасці блізкіх яму людзей: непрыстасаванасць і павярхойнасць бацькі, надмерная “тонкасць” адчуванняў маці з яе пратэстам супраць палявання, знішчэння “ўсяго жывога”.

Тут, як нідзе, павінна прарвацца ў героя замест замілавання адчуванне цяжа-

ру, які накладае на яго побыт, усведамленне, што ён выконвае ролю наследніка багаццяў, цягне груз радавых забабонаў, магнацкіх абавязкаў і само магнацтва да часу, у імя высокай і справядлівай мэты. І гэта мэта дапамагае яму перажыць смерць бацькоў, знайсці сілу для далейшай хады, бо яна вышэйшая за асабістасць гора. [...]

Эпізоды, якія папярэднічаюць смерці бацькі, занадта дэталізаваны, выезд на паляванне, расстаноўка паляўнічых на мейсцы, агляд сабак, выдумлянне бацькам гісторыі. Трэба мець на ўвазе, што ўжо апісвалася адно паляванне і таксама дэтальна.

Аўтар любіць прыроду, лес, птушак, звяроў. Але здаецца непраўдзівым падкрэсліванне роднасці думак чалавека і мядзведзя, надмерна ачалавечанне звера, “мудрыя вочы” яго, адчуванне князем “повязі” ўсяго жывога з жывым, повязі болю, адзінага для ўсіх істот на зямлі (стар. 1140, 1942, 1143). Тут таксама ўсё доўга.

Пры смяротным ложку маці герой трymаецца непраўдзіва: выгукі “ма-а!”, да дробязю выписаная абстаноўка (іконы, падушкі, карункі, матчыны руکі), паўторы надаюць харктыэр меладрамы і галоўна – не відаць гора, а так “перажыванні” (стар. 1204 і далей, асабліва 1211-1213).

І нарэшце апошняя падзея ў гэтым ланцуго, нявыгодная для Алеся Загорскага – гэта дуэль з Франсам. Яна адбываецца пасля вянца Алеся і Міхаліны [...]. Сцэна (стар. 1362–1363) пабудавана з паўтораў вядомага, пераказу ранейшых адносін, акцэнтавання радавой помсты і грунтуецца на вонкавай абраце – удар па твары – на што герой не знаходзіць нічога лепшага як адказаць: “Я не ўдару цябе, я проста цябе заб’ю” (стар. 1367). [...]

Калі гэту сцэну пакідаць, дык ў нямногіх сказах і абзацах, можа чыста інфармацийных.

Не прыдаецца станоўча вобразу Алеся і кувада. Гэты палескі забабон, калі пад час нараджэння дзіцёнка муж пачынаў енчыць і стагнаць, быццам адцягваючы на сябе боль нарадзіхі, Алесь успамінае вельмі ўжо кідаючыся і “пакутуючы” (стар. 1029) пад дзвярыма Гелены пад час родаў. Ён хоча ўзяць “частку пакут на сябе”, пачынае трызніць і адчувае “нясцерпны, амаль фізічны боль у сэрцы” (стар. 1035–36). Пасля гэтага Гелена сціхае, нарадзіўшы не адно дзіця, а цэлых двое. Як быццам не хапала герою “мроі”, дык бядак яшчэ і кувады паспрабаваў. Трэба ўспомніць, што ў народзе, нават у самыя старажытныя часы, існавала іранічнае стаўленне да кувады і адукаваны князь, не будзем гаварыць аб яго дачыненнях да вялікіх спраў, павінен ведаць гэта. Тут жа ён падаецца на ўзоруні фанатыкаў, у якіх адкрываліся так званыя стыгматы. [...]

Вельмі не хацелася б, каб з добрай дзедавай песні пра белае жарабя, якая выказвае народныя спадзяванні на ўратаванне ад паноў, каб з гэтай песні вырастала алеаграфічная карцінка: ратавальнік на белым кані з дапамогаю табуна вызывае Раўбіча (тут праўда, Алесь ехаў на буланым) і адхіляе кару ад сялян, што пайшли за Корчакам, перадчасна падняўшым паўстанне. “Белы коннік!” крычыць натоўп, згледзеўшы Алеся.

Двойчы, як бачым, паўтараеца, а тут не месца паўтору па сэнсу і па абставінах, падзея, дзе Загоркі ратуе людзей па месіянску. У такім яго прызначэнні ўмацоўвае нас аўтар, гаворачы: “Ён расце. Ён мужнэе, наш маленькі чалавечак. Белая жарабя расце непрыкметна для людскіх вачэй, пакуль не абярэ яго сярод іншых магутны коннік” (стар. 519).

Дзесьці ў дзіцячых марах ці снах, скажам, пачуўшы дзедаву песню, убачыўшы карціну з жарабям, Алесь мог уяўіць сябе ратавальнікам Раўбічаў, хоць на белым кані, хоць на кентаўры – гэты было б праўда. А ў рэчаіснасці, калі спатрэбіцца памагаць Раўбічу сапраўды, Алесь мог бы толькі прыгадаць даўняе ўяўленне праз жорсткасць таго, што адбываецца, зусім непадобнага на дзіцячы сон: прыехаў святы Юры, і разбойнікі ўцяклі, ахвяры вызвалены. Аўтар правільна, хоць і не зусім

выразна дае развітанне героя з маленствам і з марамі пра белага каня (стар. 947), трэба сказаць аб гэтым ясней і не цягнуць жывёлу далей у падзеі. [...]

Мы перагарнулі старонкі і раздзелы, дзе перабіраеца мера, трапляеца бязгусціца, герой траціць абаяльнасць, мужнасць, робіцца вялым, размагнічаным, трывіяльна іграючы ролю “нешчаслівага” каханка ці пакутніка. Калі ў пісьменніка хапіла такту і сродкаў напісаць так, як можа ніколі не пісалася, сцэну кахання прадзеда і царышы, дык здолен паклапаціца ён, каб не выглядаў смешным у падобных абставінах прайнук Алесь. Навошта яму “вытанчанасць”, “дэмантчная”, а не чалавечая страсць, дзіцячая інфантыльнасць, пакуты, якім цяжка даць веры, аж да замаху героя на самагубства.

Калі не ўдасца гэта адкінуць, лепш паставіць шматкроп’і, адмовіўшыся ад цэлых старонак, ці замяніць раздзелы простым інфармацыйным паведамленнем накшталт “У Гелены нарадзілася двое дзяцей”, “бацька загінуў на паляванні, а следам памерла маці”, “Франс і Алесь стравяліся” і г. д. І ўсё. Выйграе і герой і раман...

Да строгасці паказу абавязваюць многія цудоўна і проста напісаныя раздзелы, як дараванне хлапчуком волі Гелене, знаёмства з Майкай, іх начлег у сене. Там, дзе герой і герайня былі дзеці, усюды хораша і прайдзіва, а сталі дарослыі і замест пачуцця часам з’яўляеца дэкламацыя, замест чалавечай хады – выступанне на пальчыках.

І апошняе. Дальбог жа, няма патрэбы рабіць Загорскага паэтам. Вобраз перагружаеца. Усё самае лепшае ў свеце дае яму аўтар, не шкадуе і самых цяжкіх няшчасцяў. З пазэйі у Загорскага атрымліваеца ўсё непераканаўча ад маленства, калі пачаў “пэцкаць паперу” (стар. 451—2) да чытання вершаў у Пецярбургу (чытаеца не да канца прадумана, сучасны тэхнікі твор) аж да апошняга, што пішацца пасля падаўлення сялянскай успышкі. Калі гэты верш такі любы аўтару, дык хай напіша яго Віктар Каліноўскі. Тады радкі змогуць гучаць запаветам, хоць, прайду кажучы, такое заканчэнне не здаецца для кнігі найлепшым, бо нясе ў сабе падмену дзеяння, учынкаў і псіхалагічнага стану героя некалькі агульным пафасам і магіяй вершаванага слова.

Не хачу лічыць гэта за адзіна правільнае рашэнне, але ці не больш грунту для плёткі – у адносінах Алесі і Гелены. Тут можна сплесці версію, падобную да прайдзы, нібы стары Вежа дараваў волю сваёй актрысе таму, што яна стала ўнукавай каханкай. І ўсё апавяданне стане стражэй і вастрэй. Паверыць Майка, адхіснуцца Раўбічы, заесца на ману Хаданскіх стары Вежа. Адразу змястоўнымі стануть сцэны Алесі і Гелены – насупар усяму ў іх будзе каханне і будзе аб чым пагаварыць; будзе праз што пакутаваць – Майцы ад абразы, цяпер яна можа і не пахрыстосавацца, Алесю – ад немагчымасці апраўдацца, ён зможа рабіць такія глупствы, як робіць цяпер без падстаў. Дый у сцэне двух саперніц адразу з’яўіца канфлікт.

#### *IV. КАЛІНОЎСКІ ЯГО ЎЗАЕМА АДНОСІНЫ З А. ЗАГОРСКІМ*

Пачнем ад подступаў да іхняга знаёмства. Алесь выпраўляюць са збожжам для цёткі з берагоў Дняпра аж у Свіслоч, на Гродзеншчыну. Дарога вялікая, жыта ўсяго “некалькі вазоў”. Для магнатаў тыпу Загорскіх нічога не каштавала б паслаць якую тысячу, каб на месцы купіць тую збажыну. Але тут яны робяцца ашчаднымі, сюжэт патрабуе, мусіць, адбыцца сустрэчы Алесі з Кастусём. Як бачым, сюжэтная матыв-іроўка не вельмі грунтоўная, думаецца, яе можна спрасіць ці паглыбіць.

Кірмаш, дзе сустракаюцца Алесь і Кастусь, бойка хлопцаў выглядаюць верагодна, а вось разважанням падлесткаў нестae наўнасці, зусім крыху. Гавораць яны правільныя рэчы, кшталтам, “рабуюць нас усе” (стар. 517), але надта сур’ёзна, не тымі словамі, а іх імкненні ўсё ж такі дзіцячыя. Відаць, неашчадна рабіць аўтар, прымушаючы сяброў выкладаць сваю праграму ад першых жа сустрэч і лістоў (Кастусь піша занадта адкрыта, цераз усю кнігу). У далейшым (Пецярбург) іх размовы так ці іначай вар’іруюцца, а павінны ўвесі час паглыбліцца.

Гэта першае, што трэба сур'ёзна прасачыць.

Прачытаўшы такія сэнтэнцыі: “Бога так не люблю, як сваю краіну” (стар. 609), можна падумаць, што Каліноўскі быў ледзь не фанатыкам, а гэтаму пярэчыць увесь склад яго думак і выказванні ў гэтай жа кнізе.

Не аздабляе вобраз Каліноўскага страх перад будучынай, той справай, у якую ён ідзе “беспаваротна”. “Мне ніякавата. І мне вельмі страшна” кажа ён Алесю (стар. 612). Ну, няхай гэта ваганні падлетка (яны знаходзяцца ў супярэчнасці з далейшымі словамі “Іншага шляху ў мяне няма”), але Кастуся і сталы пачынае сунімаць сяброў, якія патрабуюць “чырвонай рэвалюцыі”: “усё б вам вайна і вайна. Але чаму ніхто... не падумае, як гэта страшна. Прыйгнёт, гвалт, вайна. А я часам думаю, і мне страшна” (стар. 1437). Чалавек, які стварыў падпольную арганізацыю, выпрацаваў праграму паўстання, раптам ставіць знак роўнасці паміж вайною і рэвалюцыяй і гаворыць рэчы невыразныя, як баязлівец. [...]

Наогул жа ў адносінах Загорскага і Каліноўскага прасочваецца апекаванне Алеся, яго некаторае пяршынства, стаўленне да Кастуся, як да малодшага. [...] Каліноўскі, напэўна, быў чалавекам павышанай уражлівасці, але ж не псіхічна неўраўнаважаны чалавек кіраваў паўстаннем. Тому не варта педаліраваць гэты прыватны момант. Паказальны таксама выпадак з Ямантам (стар. 1065), калі ў Кастуся “пасмыкваліся вусны і дрыжэла левае (!) павека” і ён просіць Яманта, які кідае абразлівія словаў пра Чарнышэўскага і Някрасава: “Юзаф, маўчы, Юзаф, не даводзь” і гаворыць яшчэ нешта невыразнае.

І тут Загорскі, ведаючы, што “нервовасць Кастуся можа сапсаваць справу”, прыме гаворку на сябе, выкryвае шавінізм Яманта, прапануе ўжыць крайняя заходы (выключыць з “Агула”) і сцвярджае, што іх дарога “ў яднанні з левымі элементамі, якой бы нацыі яны былі” (стар. 1066). Словам, гаворыць і дзейнічае так, нібыта ён, а не Каліноўскі, будучы правадыр паўстання. А на гэта яму не дae права яго духоўны ўзровень, воблік, паводзіны, аб чым ужо гаварылася падрабязна (гісторыя з “варожасцю”, дуэль ды інш.).

На мой погляд, справа аб “пяршынстве” вырашаецца проста. Загорскі быў галоўным героям да сустрэчы з Каліноўскім, тут жа павінен саступіць месца, бо Каліноўскі – народ, а народ і з'яўляецца галоўным героям твора.

Вось чаму вобраз Кастуся павінен стаць значна багацейшым (ваганні і хворасць збяднілоць). Каб яго вызначалі глыбінная народная мудрасць і душэўная шчодрасць, якасці не набытыя і не развітыя выхаваннем, як у Загорскага, а ўсмактаныя з матчыным малаком. Ён прасцейшы і маладзейшы за Алеся, менш адукаваны, але больш асвечаны, больш летуценнік і ў той жа час больш здольны на дзеянне, больш добры і больш жорсткі, бо жорсткасць яго ідзе на добрае. Ён любіць усіх паняволеных, бо жадае волі свайму народу, нацыянальнае для яго (чым, скажам, моцны і Купала) – заўсёды сацыяльнае. Не павяrhoўная ненавісць да царызму кіруе ім, а абумоўленае жыццёвай практикай перакананне, вера ў сілы народа, які змяце пачварны прыйгнёт, які касуе асобу чалавека, яго чалавечыя права (з такога ж пераканання вырасла патрэба “людзьмі звацца”). Развагі Каліноўскага і Загорскага аб нацыянальным патрабуюць строгай выверкі ў такім кірунку. Не з тым, каб першы на кожным кроку папраўляў другога, абодва могуць памыляцца і дапускаць крайнасці. Аднак, чыгач не павінен лічыць гэтыя крайнасці за сапраўды тое, што вяло Каліноўскага ў паўстанне, бо ён ставіў мэты шырокія, сацыяльныя. Яму было далёка не ўсё роўна, з кім вырываецца з турмы народаў, хоць аўтар і сцвярджае адвартнае (стар. 704). Ён не можа падзяляць думак Загорскага аб выключнасці нацыі і мовы (стар. 540—1, 798, 1087—8), аб тым, што “некалі” ў Беларусі было ўсё, ледзь не “Залаты век”.

За плячыма Каліноўскага павінны ўвесь час невідочна прысутнічаць яго духоўныя настаўнікі: Серакоўскі, Гарыбалльдзі, Шаўчэнка, Герцан, Трусаў. У гэтым сэнсе

вобраз Каліноўскага патрабуе набліжэння да сучаснай гісторыяграфіі (Смірноў, Кісялеў). Мы знаходзім уплыў Чарнышэўскага ў “Мужыцкай праўдзе”. Трэба пра-  
сачыць за доступам гэтых ідэй у свядомасць Каліноўскага, павінен пачуцца і звон  
“Колакала”.

У Пецярбургскім перыядзе дзейнасці абодвух герояў ёсьць праўда, патрэбна яшчэ  
і масштабнасць. Група Каліноўскага не павінна выглядаць кучкай ізаляваных змоў-  
шчыкаў. [...] Словам – неабходна сувязь з рускім рэвалюцыйным рухам. Аўтару  
варта памеркаваць: такія карэктывы толькі дададуць гісторычнай і мастацкай важ-  
касці твору.

Цяжка меркаваць зараз, наколькі трывожыла Каліноўскага пытанне аб яго на-  
цыянальной прыналежнасці. У кожным разе аўтар мае права гаварыць аб гэтым,  
можа і не так шырока, як выкладае справу Каство У Вежы, але каб было ясна, чаму  
Каліноўскі аддаў жыццё справе вызвалення менавіта беларускага народа. Аўтарс-  
кая зноска (стар. 594) выяўляе дасведчанасць аўтара, знаёмства яго з літаратурай і  
адносіны да розных поглядаў на паходжанне Каліноўскага. Аднак гэта веданне ў  
той жа час укладзена ў вусны Каліноўскага, ён сам гаворыць пра ўсё, нават пра  
мову. Зноска, калі і патрэбна, дык не ў асноўным тэксце, а ў заўвагах. [...]

#### *V. КАМПАЗІЦЫЯ, СТЫЛЬ, МОВА*

Аўтар прылажыў рукі да мовы і стылю. У параўнанні з “палымянскім” і пер-  
шым рукапісным варыянтам, скарочана частка стылістычных надмернасцей, апуш-  
чана тое-сёе з другараднага і аднастайнага ў апісаннях і ў дыялогу. Усё ж кніга  
некалькі многаслоўная стылістычна.

Нялепшым сродкам зрушваць дыялог з’яўляюцца счэпы тыпу: як? што? куды? дзе?  
Гэта першая адзнака, што размова ідзе ўхаластую, па гэтым пазнаюцца ненапоўнен-  
ныя зместам мясціны, ад якіх трэба пазбаўляцца.

У некаторых апісаннях заўважаецца надмерная ўзнёсласць, падкрэсліванне пры-  
гожага і, на жаль, гэтым самым словам “прыгож”, а яно ж заягана да такой сту-  
пені, што ўжо само па сабе не дае адчування хараства. Да прыкладу пра каня ска-  
зана “немагчымай прыгажосці прыгажун” (стар. 80). Праз гэтыя нагнітанні там-сям  
губляеца сапраўды прыгожае, саступаючы месца прыгожанькаму, кажучы па руску,  
“красивостям”.

Схільнасць дадаваць да простых і выразных слоў, скажам, “балочы” або “глы-  
бокі” (ужыванне іх таксама трэ было б аблежаваць) слоўцы кшталтам “нясцерпна”,  
“страшна”, “невымерна” пакідае налёт дэкламацыйнасці, якая заўсёды шкодзіць  
прозе.

Асобныя моўныя і стылістычныя недагляды (неправільнае або недакладнае  
ўживанне слоў, неправільныя пабудовы сказаў і перагружанасць іх, слова, неўлас-  
цівія мове) адзначаны ніжэй у “заўвагах на старонках” і непасрэдна ў тэксце.

Прывядзем тут толькі адзін прыклад. Аўтар апісвае, як выбіваюцца з сілы жан-  
чины, цягнучы паклажу ў хустах за плячыма. І дадае: “Яны моцныя, гэтыя плечы,  
але яны здаюцца вузкімі і жаноцкімі, яны кранаючы слаба, як з дэкальтэ, выгляда-  
юць з жахліва напятых канцоў хустаў”.

Тут усё муляе і замінае: тройчы паўторанае “яны”, тое, што плечы здаюцца  
“жаноцкімі”, як быццам у жанчын могуць быць мужчынскія плечы, тое, што вы-  
глядаюць яны з канцоў хустаў, а не з пад іх.

І горш за ўсё параўнанне: “як з дэкальтэ”. Праз адно неасцярожнае слоўца  
разбурылася карціна цяжару дый герой, Алесь, пачынае выглядаць непамысна, якія  
недарэчныя асацыяцыі ўзнікаюць у яго. Да таго ж, гэтыя сказ паўтарае папярэдні.

У мове не павінен адчувацца кангламерат старых, забытых ці вузка мясцовых  
слоў (для ўразумення іх трэба добра ablazіць слоўнікі) і сучасных, штучных і кан-  
цылярскіх (нягледзячы, пастолькі-паколькі паступова, адначасова, паспяхова і г.

д.). Гэта асабліва датычыць аўтарскай мовы (апісанні, растлумачэнні, міждыялогавыя звязкі). Старое слова, патрэбнае ў дыялогу для характарыстыкі героя, псуе справу, апынуўшыся ў вуснах аўтара.

Няма патрэбы запазычваць слова, калі ёсьць свае: “пуставаць” – дурэць, гарэзваць, “радзіна” – сям’я, “перажагнаўся” – перахрысціўся, “часотка” – кароста, “мрыйнік” – летуценнік, “янголы” – анёлы, “незайманы” і г. д.

Мову герояў трэба больш індывидуалізаваць, бо, скажам, слова “лухта” або “то і” бясконца паўтараюць Кагуты, Загорскія (усе!), Мураўёў, Валуеў, Каліноўскі. “Дурнік” кажуць Алесю і маці, і Майка. Я. Колас зазначаў, што “ля” – сапсуае, скалечанае паэтамі ва ўгоду рытму слова. На Случчыне ўжываюць нават “для” ў сэнсе “каля” сядзеў для ганку, стаў для сцяны. Не цягнуць жа гэта ў кнігі. Калі і ўжываць, дык ў дыялогу, як і “трэ”, “до”, “нёж”, “нягож”.

Партрэтныя характарыстыкі таксама трэба індывидуалізаваць, а галоўнае не паўтараць бясконца: “тожы рот”, “прамы нос”, “румяны, як яблык”, “голос, як мёд”, “вочы, як у маладога чорта” (ліха іх ведае, якія тыя вочы ў старых чарцей!), “вочы без райка”, “цудоўныя хвалістая валасы”, “пергаментны твар” і г. д.

Адзнакі часу трэба было б даваць больш выразна, дзе ні дзе проста называць гады, каб чытач ведаў, а не вылічаў, у якім узросце Алесь дзейнічае на пэўным этапе падзеі, калі быў голад, калі адбывалася змена ўлад і г. д.

Тлумачальны слоўнік, куды б увайшлі незразумелыя і малаўжытковыя слова, уласныя імёны, зноскі, памог бы ў чытанні рамана. Трэба падумаць аб ім. [...]

Максім Лужсанін

30 XI 65 г.